

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МІНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 30 (6609) | 6 лютага 1940 г., аўторак | ЦЕНА 10 КАП.

Лад жыватворчымі праменьнямі Сталінскай Канстытуцыі

Усё шырэй разгортваецца ў Баранавіч, Віцебскай, Брэскай, Вілейскай і іншых абласных выбарчых кампанія па выбарах у Вярхоўны Савет ССР і ССР.

З вялікім удзімам, з радасцю сустракаюць заходніх абласцей выбарчую кампанію — гэта змяняльнае палазе сваім жыццём. На многалюдных сходах абшчы, сялян, інтэлігенцыя славяць пераможную Рабоча-Сялянскую Чырвоную Армію, совецкі ўрад, большавіцкую партыю і правальна народнае вялікае дзяржаўнае і сацыялістычнае палітычнае гнёту, за сваё шчаслівае і радаснае жыццё ў дружнай сталінскай сям'і народнага Вялікага Саюза.

За чатыры месяцы жыцця ў вялікай сям'і народаў Савецкага Саюза працоўныя заходніх абласцей яшчэ і яшчэ раз ушэўнілі, што толькі партыя большавікоў, толькі совецкая ўлада можа забяспечыць і шчаслівае і радаснае жыццё.

Там, дзе нядаўна панавалі беспарадак, абрабства, беззямелье, сацыяльны і нацыянальны прыгнёт, — цяпер свабодна ўзыхаюць новыя жыццё. Ноўныя ходы ачагі працаваць заводы і фабрыкі, гаспадар якіх з'яўляецца народ. Народ — асадар усёго багачыя — рашуча ўзяўся за навідаўнае парадку ў сваім ад гэта часу ўдзяліць і свабодным доме, вываляюць народ, ставіць гаспадаром фабрыкі і заводы, імкненьня працаваць ім найлепш. Можна прывесці сотні і тысяч фактаў часнай, адданай працы, добрасумленнага адносіна да дзяржаўнай справы. Працоўныя заходніх абласцей працуюць на сабе, на сваіх дзяцей, а сваю радзіму.

Зараз, у час падрыхтоўкі да выбараў Вярхоўнага Савета ССР і БССР, на радзімствах заходніх абласцей Беларускай ССР назрае новая з'ява, радасны асаг. Пачынае зарождацца сацыялістычнае саборніцтва сарод новых грамадзян ашай радзімы. На мігчыну, прысвечаны пачату выбарчай кампаніі, калектыв Грознаскага вельаснага заводу базавыся выкапаць кварталныя план да імя выбараў — 24 сакавіка. Свае абавязальнасці рабочыя з часцю выконваюць, а апошнія дні на заводзе значна ўзрастае радзючынасць працы. Брыгада абрабачага паха (брыгадзір тав. Ліпін) выконвае звышнюю норму на 150 проц. Замест О вельаснага яна збірае 60. А цяпер збірае тав. Ліпін узяла на сабе абавязальнасць збіраць у дзень 80 машын.

Рабочыя Грознаскай табачнай фабрыкі ў вялікай на саборніцтва калектыв абшчы хлебакаміната. Рабочыя хлебакаміната, прымаючы выклік калектыва абшчы фабрыкі, абавязаліся да дна вылаў навідаўнае выпуск прадукцыі на 0 проц. Рабочыя Грознаскай электрастанцыі ўключылі ў сацыялістычнае саборніцтва і ўзялі на сабе абавязальнасць працаваць безварыяна, бесперабойна забяспечваюць электраэнергіяй радзімства, установы, жыллыя дамы, і акіямаў эканоміі паліва.

Рабочыя, як сапраўдныя гаспадары ваіх прапрыетарства, кіруючыся аб зарадзчай сацыялістычнай вытворчасці, аб павелічэнні народнага багачыя, аб здыме прадукцыйнасці працы. Які ўзор якіх адносіна да працы паказваюць камандышчы валькавыскага дэпо. Вагонна-радыянтная брыгада тав. Орлова сістэматычна перавыконвае вытворчыя заданні. Дзяржаўна брыгада вышчыла ў часе выбараў з сарадняй рамонтна ва вагоны за 3 гадзіны, пры норме ў 112 гадзін. Тры адзіны і сто дваццаці! Ні на адным прадымстве былой панскіх Польшчы не магло быць падобнай з'явы. Работа на сабе, на свой народ, на сваю гораха любімую радзіму з'яўляецца невычарпальнай зрынчай працоўнага гераізма. Праца ў нашых вызваленых братоў становіцца, як у нас, справай чэснай, славы, доблесці і героісты.

Надаўна ў нашай газеце была надрукавана відавальная тэлеграма сакратара ЦК КП(б) Беларусі тав. П. В. Панаміна валька брыгадзіру звапа лесарубаў Стаў-

поўскага леспрагаса, Вілейскай абшчы тав. Мішквічу. На аснове прымянення стаханавіцкіх метадаў работы, брыгада лесарубаў тав. Мішквіча загановіла за дзень 212 кубаметраў лесаматэрыялаў, выкапаўшы дзённае заданне на 390 проц. Які змяняльнае факт! Просты лесаруб, які доўгія гадзі гнуў спіну ў паднявольнай працы на купцоў, цяпер адчуў сабе сапраўдным гаспадаром, будаўніком новага жыцця.

Совецкія словы «ударнік», «стаханавец» пачынаюць уваходзіць мовна ў быт новых грамадзян нашай радзімы. Стаханавіцкі і стаханавіцкі — вось словы, якія ўсё часцей і часцей можна чуць на радзімствах Беларуска, Грозна, Ліма, Пінска, Вілейкі, Баранавічы і іншых гарадоў.

На тэкстыльным камбінаце № 1 у Беларускай рабочыя пачынаюць пераходзіць на абслугоўванне некалькіх станкоў. На гэтым камбінаце налічваецца 32 многастаночнікі. Рабочы Ліўшы Якаў перайшоў працаваць на чатыры станкі і перавыконвае сваю норму. 500 рабочых камбіната заключылі паміж сабой індывідуальныя дагаворы на сацыялістычнае саборніцтва. На картоннай фабрыцы імені 17 верасня (Рагэва, Вілейскай абшчы) шырыцца рух многастаночнікаў. Рабочы Нікалай Кузеш перайшоў на абслугоўванне двух папарных машын. Ён зараз выконвае дзве нормы. Змена рабочых, якую ўзначальвае Іосіф Пічуч, сістэматычна перавыконвае дзённыя вытворчыя заданні. З гэтай зменай саборніцае змена Аляксандра Курна.

Дарчы ўспомніць словы В. І. Леніна, напісаныя ім у першыя месяцы совецкай улады: «Кожная фабрыка, дзе выкінут вон капіталіст або хань-б абудзін сапраўдным рабочым кантролем, у кожнай вёсцы, дзе выкурый памешчыка-эксплуататара і адабраў яго зямлю, з'яўляецца па цяпер, і толькі цяпер, пошпачам, на якім можа правільна сабе чакаваць праца, можа разануць трохі спіну, можа выпраміцца, можа адчуць сабе чалавекам».

Так яно і ёсць. Выкінуўшы капіталіста і памешчыкаў, працоўныя заходніх абласцей устанавілі совецкую ўладу, накіравалі на будучыню працы, выконваюць, банкі, канф скавалі зямлю ў памешчыцка, сталі гаспадарамі і працягваюць смела пачына саборніцтва.

Расткі новага можна назіраць і ў вёсцы. Працоўнае сялянства з вялікім удзімам сустрае пачаткі выбарчай кампаніі. У вёсках расце палітычная актыўнасць мас. Варта напомяніць выдатную ініцыятыву працоўных Брасенскай воласці, Вілейскай абшчы, у будаўніцтве дарогі Вілейка—Мінск. Свой тачын красенныя пачынаюць канкрэтнымі справамі на загановіць і вывазіць на будучую трасу зарогі каменя і іншых матэрыялаў.

Надаўна абдыска нарада сялянскіх камітэтаў Пінскай воласці, Вілейскай абшчы. Народа з'явілася ініцыятарам саборніцтва працоўных Пінскай воласці на хутчэйшую і добраахвотную падрыхтоўку да саўбы, на латэрміную загановіць і выважыць лесаматэрыялаў. На сацыялістычнае саборніцтва нарада выклкала Празароўскую воласць. Саборніцтва на вёсны прымае ўсё больш шырокі размах. Гэта— саборніцтва за высокі ўраджай, за добраахвотную падрыхтоўку да першай совецкай вёсны. Іні ініцыятыў крок уперёд!

Выбарчая кампанія можа стаць і стане вялікай школай вызваўна ў сацыялістычным духу новых грамадзян нашай радзімы. Задача партыйных арганізацый — узначальваць гэты новы і выдатны пачына — сацыялістычнае саборніцтва на прадымствах і ў вёсках заходніх абласцей. Зроблены яшчэ толькі першыя крокі ў прадстаўчай вельарнай рабоце па разгортванню сацыялістычнага саборніцтва па ўсіх галінах грамадскага жыцця працоўных заходніх абласцей — нашых ролнапраўных братоў, грамадзян вялікага Савецкага Саюза. Пад жыватворчымі праменьнямі Сталінскай Канстытуцыі ўсё больш яркім, больш прыгожым становіцца жыццё вызваленага народа.

У К А З ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА ССР Аб узнагароджанні экіпажа самалёта Н-171

За выдатнае выкананне задання ўрада на асноўны аховы безпаснаснаі дрэффа ледакольнага парохда «Георгій Седов» узнагародзіць асагэ экіпажа самалёта Н-171 палярнай авіяцыі Галоўшчыночморшляху, які знаходзіцца на востраве Рудольфа —

ОРДНАМ «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ»:
Орлова Георгія Канстанцінавіча — камандзіра экіпажа самалёта Н-171, раней узнагароджанага ордэнам Леніна.
Пусеп Эндэла Караваіча — пілота самалёта Н-171.
Рубінштэйна Льва Міронавіча — штурмана самалёта Н-171, раней узнагароджанага ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР **М. КАЛІНІН**,
Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР **А. ГОРКІН**.
Масква, Крэмль. 3 лютага 1940 г.

ЦК ВКП(б)—І. В. СТАЛІНУ Соўнарком ССР—В. М. МОЛАТАВУ

Дарагі Іосіф Вісарыянавіч і Вячаслаў Міхайлавіч!
Сёння ў нас усё радаснае дзень. Мала слоў для таго, каб расказаць аб нашым вялікім шчасці. Радзіма высокая азнаміла скароную працу палярных жарокоў. Дзякуй Вам, Іосіф Вісарыянавіч і Вячаслаў Міхайлавіч, дзякуем Вам ад глыбіні сэрца.

Мы разумеем, як вяліка гэта ўзнагарода, і кланемся сьвята неспі высокае званне сталінскіх выхаванцаў і патрыятаў сацыялістычнай айчыны. Вянецкае быць па-сталінску мужымі, па-сталінску скароннымі, нястомна працаваць, настойліва вучыцца.

Не шкадуючы сваіх сіл, а калі патрэбуеца і жыцця, мы, сёдушы, будзем працаваць на карысць радзімы, усюды, куды пашле нас партыя і таварыш Сталін. Наш сцяг — Сталін. Пад гэтым сцягам мы жылі, змагаюся са сьцягам і дні дэкавага дрэффа. З ім мы пераадывалі пажкасіці, пад гэтым сцягам мы пераадымаем і дзасягнем.

Экіпаж ледакольнага ордэна Леніна парохда «Георгій Седов»:
К. БАДЗІГІН
Д. ТРАФІМАУ
С. ТОКАРЭУ
І. НЕДЗВЕЦКІ
І. ГЕТМАН
Д. БУТОРЫН
В. БУЙНІЦКІ
Н. БЕКАСАУ
А. САБАЛЕУСКІ
В. АЛФЕРАУ
Н. ШАРЫПАУ
А. ФОРМАУ
Е. ГАМАНОУ
А. ПАЛЯНСКІ
П. МЕГЕР.
4-11-40 г.

Крэмль, ЦК ВКП(б)—таварыш СТАЛІНУ Соўнарком Саюза ССР—таварыш МОЛАТАВУ

Дарагі Іосіф Вісарыянавіч і Вячаслаў Міхайлавіч!
Партыя і ўрад аказалі мне вельзарнае давер'е, узнагародзіўшы другой медалю «Золотая Звезда». Пачуўшы шчырай удзячнасці і гарачай любі да Вас, Іосіф Вісарыянавіч і Вячаслаў Міхайлавіч, напачаўшы маё сэрца.

Саме вялікае шчасце для совецкага патрыяты—гэта выканаць сталінскае заданне. Нікія перашкоды не могуць сьцісць совецкіх людзей, калі яны выконваюць волю партыі і народа.

Вялікі Сталін, радзіма паслалі нас у палярную ноч і ўзьлі Грознаскага мора, каб вырваць з дэкава палону 15 аважных сіню совецкага народа. Імя правадчы было нацаргана на борце нашата карабля, ано нацхвала нас. З імемем Сталіна ў сэрцах маракі ледакала

«І. Сталін» імя наперад, наперакор сьтэхі, пераіра ўшэўняючы ў пошху заручачай справы.

Большавіцкая партыя і таварыш Сталін выхавалі ў палярніках мужнасць, настыўнасьць, непахісную волю да перамогі, умение пераадымаць любыя цяжкасці. Совецкі народ любіць палярнікаў і кланіцца аб іх. Гэтае вялікае давер'е і любіць мы атраўнаюць новымі сьлаўнымі справамі.

Лічце раз ад усёго сэрца дзякуй, родны Іосіф Вісарыянавіч і Вячаслаў Міхайлавіч! Запэўняю Вас, што ўсё сваё жыццё, усе свае сілы аддам барацьбе за справу партыі, за справу Леніна — Сталіна.

Іван ПАПАНІН,
Герой Савецкага Саюза.
4.11.40 г.

УРУЧЭННЕ ОРДЭНАЎ І МЕДАЛЕЙ СЮЗА ССР

5 лютага Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР тав. М. І. Калінін уручыў ордэны і медалі ўзнагароджаным.

Герою Савецкага Саюза, начальніку ўрадавай экспедыцыі па вылазе ледакольнага парохда «Георгій Седов» з Ільоў Арктыкі т. І. І. Пананіну ўручаюцца другая медаль «Золотая Звезда», акой ён узнагароджаны за ўзорнае выкананне ўрадавага заданні і праўдзены пры гэтым героізм, даючы права на атрыманне звання Героя Савецкага Саюза.

Награды за выдатныя пошхы ў сельскай гаспадарцы і перавыкананне плана асобных сельскагаспадарчых работ, у асобных абласцях па базовым і жыльагалоўлі, уручаюцца вялікай групе калгаснікаў, партыйных і совецкіх работнікаў Туркменскай ССР.

Ад імя ўзнагароджаных са словамі гарачай удзячнасці і адданасці партыі, ураду, вялікаму Сталіну выступілі тт. Карамак Тора і Худайбергану Айтбай.

Таварыш М. І. Калінін вішавалі ўзнагароджаных і пажадаў ім новых пошхадз.

(ТАСС).

„Асноўныя рысы крытыкі палітычнай эканоміі“ УПЕРШЫНОМ ПУБЛІКУЕМЫЯ РАБОТЫ К. МАРКСА

Інстытут Маркса—Энгельса—Леніна вылаў на нямецкай мове (на мове арыгінала) рукапіс Карла Маркса, у якім упершыню даецца ўсебаковае крытыка буржуазнай палітычнай эканоміі; у проціпалю адпавядаюць Маркс выкаладае свае ўласныя эканамічныя погляды. Аб'ём імя том займае 48% друкаванага аркуша. Тэражыні, вышпачнай «Выдавецтвам літаратуры на замежных мовах», — 3000 аэкспляраў. Назва рукапіса: «Асноўныя рысы крытыкі палітычнай эканоміі. (Першапачатковы набрасак) — 1857—1858».

Гэтае новае выданне мае вялікае значенне для ўсіх, хто вучыцца тэорыі марксізма, бо ўпершыню публікуецца важнейшая падрыхтоўчая работа Маркса да яго асноўных эканамічных тэорыяў.

У ІМЛЭ падрыхтоўваецца выданне гэтых рукапісаў на рускай мове. (ТАСС).

У Мінскім абкоме КП(б)Б

Згодна дырэктывы ЦК ВКП(б), Мінскі абком КП(б)Б паставіў арганізаваць пры ўсіх радзімках раённых і многатражыных газет аднагодовае ачыночы курсы рэдактараў, членаў рэдакцый нацсценных газет і рабселькоўраў.

Задача курсу — даямагчы работнікам нязваго друку і рабселькоўна павысяць свой палітычны і агульнаадукацыйны ўзровень, азнаміць іх з асноўнымі прышчытамі большавіцкага друку, формамі масавай работы рэдакцый і тэхнікай афармлення нацсценнай газеты.

Завочная вучоба рэдактараў нацсценных газет і рабселькоўраў павінна садзейнічаць

СЁННЯ У НУМАРЫ:

Выбарчая кампанія ў заходніх абласцях БССР:
А. Сенькевіч — Будзем галасавалі за шчаслівае жыццё.
Ш. М. Ансельер — Новае жыццё, новыя людзі. Рост вытворчай актыўнасці.
Вольф Фэрганцаў — на дарожнае будаўніцтва.

АРТЫКУЛЫ:
П. Паўленіа — Лётчык Баровіч.
П. Н. Сяргейчыні — Вольф Фэрганцаўскіх звеняў малгасаў Віцебскай абшчы.
Росквіт беларускай оперы.
У дапамогу агітатарам — Сталінскі выбарчы закон.

ЗА РУБЯЖОМ:
Шведскія працоўныя супроць манергеймаўскіх банд.
На сесі Балканскай антанты.
Замежны друк аб сесі Балканскай антанты.
У японскім парламенце.
Разнагалосі ў лагеры японскіх марыянецаў.
Новае землетрасенне ў Турцыі.
Судовы прыговор выдаўу шведскай комуністычнай газеты.



Е. К. ШКОЦКІ — кампазітар, аўтар беларускай оперы «Міхась Падгорны». Фото Калінінскага.

РОСКВІТ БЕЛАРУСКАЙ ОПЕРЫ

У маі 1940 года, у сталіні нашай сацыялістычнай радзімы — Маскве будзе праходзіць дэкада беларускага мастацтва. Беларускае народнае працоўнае Масквы, кіраўнікам партыі і ўрада, любімаму правадзіру і другу ўсёго працоўнага чалавечна Іосіфу Вісарыянавічу Сталіну дзякаўніць сваё мастацтва і росквіт народных талентаў пад сонцам Сталінскай Канстытуцыі. Асобным калектывам сярод выступачоўцаў на дэкадзе з'яўляцца будзіншы тэатральны калектыв рэспублікі — Беларускае дзяржаўнае тэатр оперы і балета, у якім з вялікім творчым удзімам працуе больш 800 работнікаў мастацтва.

Найбольш манументальнае музыкальнае мастацтва — опера — маладзёжная з усіх мастацтваў нашай рэспублікі. Толькі тры гадзі таму назад (у 1936 годзе) кампазітар — дэпутат Вярхоўнага Савета БССР А. Туранкоў пачаў сваю работу над беларускай операй-легендай «Кветка шчасця».

За апошнія тры гадзі многа дасягнута ў галіне стварэння беларускага оперна-балетнага мастацтва. Выраслі таленавітыя кампазітары А. Вагатыр'ю, М. Крешнер, А. Туранкоў, Е. Шкоцкі, Н. Шчэпаў, оперныя дэбютанты — П. Броўка, П. Глеба, М. Калікоў і Е. Рамановіч.

Е. Шкоцкі напісана выдатная музыкальная драма-опера «Міхась Падгорны» — аб росце вярхоўнасці працоўнага беларуска ў працесе імперыялістычнай вайны і Вялікай кастрычніцкай рэвалюцыі. А. Вагатыр'ю стварыў оперу-эпапею «У пущах Палесся» («Дрытва») — аб гарайнай барацьбе беларускага народа з беланачамі. Кампазітар М. Крешнер напісаў першы беларускі балет «Салавей» пра народнага героя Сымона і сялянку Зоску.

У тэатры завяршаецца работа над операй «Кветка шчасця» — лірычным і задрушчым творам. Першыя дзве оперы і балет пастаўлены ўжо калектывам Тэатра оперы і балета. Глядач пачаў сустраў оперныя спектаклі «У пущах Палесся» і яго тэатру — кампазітара Вагатыр'я, настаўніцка Шчэпаў, дырэжора Грубіна і мастака Нікалаева, добра запомніўшы вобразы Аўгінні (арт. Друкер), Андрыя (арт. Ланін), Саўні (арт. Засенкі і Буалошні), Тараса (арт. Мурамаў) і Кузьміча (арт. Дзянісаў). У балетным спектаклі «Салавей» глядач захваняецца майстэрствам кампазітара Крешнера, балетмейстара Ермалаева, дырэжора Шнейдэрмана і мастака Матрушкіна. Выдатныя вобразы былі створаны ў гэтым спектаклі аргістамі Страніным (Сымон), Нікалавай (Зоска), Васільевай і інш.

Асабліва трэба азначыць прэмію оперы «Міхась Падгорны» ў новай рэдакцыі. Гэта выдатная опера, пасля дзірававак кампазітарам і лібрэцістам і новай пастаўкі яе на сцэне рэжысёрам П. Златогораўым, дырэжорам М. Шнейдэрманам і мастаком Волкавым, з'яўляецца вялікай творчай удачай тэатра. У оперы — цільна народны характ, пуцонія ары і тэмпераментныя тапчы. Яна насычана хвалючым драматызмам.

Гэтая опера, і ў прыватнасці ары Міхася і Марыні, узбагачаюць усё совецкае опернае мастацтва. У гэтым спектаклі паказалі высокае акаляльнае і сінчынае май-

АПЕРЗВОДКА ШТАБА ЛЕНІНГРАДСКАЙ ВАЕННАЙ АКРУГІ

На працягу 5 лютага на фронце абдыскалі поіскі разведчыкаў і на асобных участках рэдка артылерыйская перестрелка. У раёне на поўнач ад Ладзжскага возера пралягаліся сутычкі пяхотных часцей.

Наша авіяцыя праводзіла разведчыя палёты.

ШВЕДСКІЯ ПРАЦОЎНЫЯ СУПРОЦЬ МАНЕРГЕЙМАЎСКІХ БАНД

СТАГОЛЕМ, 5 лютага. (ТАСС). Шведская газета «Ню даг» публікуе аублікавага артыкул, у якім піша аб настроях жанхараў у паранічных з бел-Фінляндскай шведскіх сяляннах.

«Працоўнае насельніцтва Нарботана (шведскае абшчына, якая мяжуе з Фінляндскай), перадаючы газету, надальчыцаў вёзка настроена супроць манергеймаўскай Фінляндыі. Жанхара Нарботана добра памятаюць прыямы нахот беланачы супроць фінскага працоўнага народа ў 1918 годзе, паромы ладуўскіх мяснцоў ў 1931 годзе, шматгадовае праследванне шведцаў у бел-Фінляндыі. Яны таскама не забываюць і аб тым, што беланачы ўключылі ў свае завяччаныя планы не толькі совецкую Каралію і Паўночную Нарвегію, але і ўсю абшчыну Нарботан.

У паранічных шведскіх сяляннах добра знаёмы з манергеймаўскай сапраўдасцю.

ВЫБАРЧАЯ КАМПАНЯ У ЗАХОДНІХ АБЛАСЦЯХ БССР БУДЗЕМ ГАЛАСАВАЦЬ ЗА ШЧАСЛІВАЕ ЖЫЦЦЁ

Над вызванай зямлёю ўзыхло сонца шчасце і радасць, якое сваім праменным саграваннем прыдае нашаму народу. Там, дзе яшчэ пяць месяцаў назад чуліся толькі ені прыгнечаныя людзей, зараз разнастайныя бадзёрыя, жывасцівае шэсць вываданага народа. У сваіх песнях народ славіць вялікую партыю большавікаў, мударата і любімага Сталіна. Учарашнія работы паўнапраўныя грамадзянныя магучага Саюза.

Імя вываданага змяненні абдысла ў нашым жыцці за чатыры месяцы! Узыхлобы нашаму Харашчынскому воласту. У кожнай вёсцы новае жыццё забіла ключом. Да ўсталявання савецкай улады у нашай воласці было многа бязмясленага сям'я. Савецкая ўлада канфіскавала памешчыцкія зямлі і перадала іх бязмясленаму салданам. Бодныя і бязмясленае сям'я, якія ўсе жыццё марылі аб зямлі, атрымалі яе цярп. У вёсцы Залесны 14 гаспадарак не мелі ні камаля свайго зямлі, а зараз яны яе атрымалі. Невясны Ост атрымаў 7 гектараў, Каліноўскі Браніслаў — 6 гектараў, Каліноўскія Станіслава — 6 гектараў, Крыштоф Франціш — 6 гектараў. Больш 300 гектараў памешчыцкай зямлі падзелена паміж сялянамі. Лугі і пасябішчы таксама перададзены сялянам.

Савецкая ўлада дапамагла нам права на бясплатнае адукацыю ў школах нашых дзяцей. Сяляне атрымалі таксама бясплатнае лячэнне, чаго пры ўладзе капіталастаў яны не мелі. Зараз у нас два ўрачы, адзін зубны ўрач. Нашы жанчыны рожаніцы ніколі не звярталіся за дапамогай да акушэраў, бо трэба было плаціць, а яны ішлі да бабак-паўтэх. Цяпер ролы прымае акушэра. Жанчыны з радасцю ідуць да яе за паратай.

У воласці камітэт вельмі часта прыходзіць сяляне з просьбай аб адкрыцці

хаты-чытальні, чырвонага кутка і бібліятэкі. Камітэт пайшоў насустрач жаданням сялян. У вёсках Касцюкі і Сацоты адкрыліся хаты-чытальні. У вёсках Захарыяны, Тафілед, Ручаны адкрыты чырвоныя куткі. Пры хатах-чытальнях і чырвоных кутках ёсць бібліятэкі. У кожнай вёсцы нашай воласці вышуксяцца насеннегазета. У мястэчку Хорашчэ адкрыты новы клуб, бібліятэка.

У вёсках Родава, Захар, Канаваля, Папоцкі, Баршчова і Таўчы арганізаваны курсы па вывучэнню рускай і беларускай моваў. Працуюць гурткі па ліквідацыі неписьменнасці і малалісьменнасці.

Працоўныя нашай воласці, як і ўвесь народ заходніх абласцей БССР, сустраюць Указы Прэзідыума Вярхоўнага Саветаў ССР і БССР аб ініцыятыўнай выбарчай кампаніі. Мы ўпершыню будзем выбіраць у савецкі парламент будзем выбіраць сапраўды народных прадстаўнікоў на аснове самай демократычнай у свеце Канстытуцыі. Мы зараз разгарнулі звычайнае падрыхтоўку да выбараў. У вёсках воласці створаны дзесяткі гурткоў па вывучэнні Сталінскай Канстытуцыі і выбарчага закона.

У адказ на рашэнне ўрада аб пачатку выбарчай кампаніі сяляне ўзялі на сябе абавязанасць сустраць дзень выбараў узорнай падрыхтоўкай да першай большавіцкай вясны. На сваіх сходах і мітынгах яны заявляюць, што ўсе, як азяно, пайдуць на выбарчыя участкі і аддадуць свае галасы кандыдатам блока камуністаў і бясартыйных, актыўным барбарытам, за вялікую справу Леніна — Сталіна.

А. СЕНІВІЧ,
старшыня Харашчынскага воласнага камітэта, дэпутат Народнага Сабрання, БЕЛАСТОК: (па тэлефону).

Новае жыццё, новыя людзі

На жам долю выпала вялікая чэсць. У дні падрыхтоўкі да выбараў у Народнае Сабранне Заходняй Беларусі я прапаву агітатарам. Гэтае вялікае дзвер'е я імкнуўся як можна лепш асваіць. Мой гурток працуе і зараз. У ім займаюцца 20 чалавек. Сярод іх рабочыя, самозаможныя, хатнія гаспадыні. Усе яны з радасцю вывучаюць Сталінскую Канстытуцыю і Палажэнні аб выбарах у Вярхоўныя Саветы ССР і БССР. Я раз'ясняю ім і пытанні міжнароднага становішча. Праблему гутарку аб становішчы рабочага класа Францыі і Фінляндыі. У час гутарак я карыстаюся географічнай картай. Гэта ажыццяўляюць. У гутарках прымаюць актыўны ўдзел слухачы. Яны часта задаюць пытанні.

Адзін раз, калі мы вывучалі даклад таварыша Сталіна на Паловацкім VIII з'ездзе Саветаў аб праекце Сталінскай Канстытуцыі, слова папрасіў адзін са слухачоў. Ён сказаў:

— Я многа чуў раней пра Маскву, пра Чырвоны Армію, пра вялікага правальнага працоўнага таварыша Сталіна. Але калі прышла Чырвоная Армія, я ўбачыў на справе яе тэхнічную аснашчонасць, яе велізарную магутнасць, высокую культуру байцоў і камандзіраў. Я дзеляўся аб нейкім росквіце народнай гаспадаркі краіны Саветаў. Усе гэта дасягнута дзякуючы мудраму кіраўніцтву таварыша Сталіна.

Наўраза, на занятках, я запытаўся ў слухачоў: у чым кожны з іх адчувае на сабе веліч Сталінскай Канстытуцыі? Слос-

ва папрасіла жонка рабочага т. Рубіштыяны.

— У мінулым годзе, — сказала яна, — мал дачка паступіла ў школу краўчыні. Але калі там дзеваліца, што яна-журэйка, яе прагналі. Зараз гэтага не будзе. Мы — роўнапраўныя грамадзянкі Саюза, масм права на працу, на вучобу.

Такая поракаваўшая адказ даюць усе слухачы, бо кожны з іх жаждзе радасным і шчаслівым жыццём пад сонцам Сталінскай Канстытуцыі.

Палышло новае жыццё, зусім іншымі сталі людзі, іншымі адносіны ў іх сталі да працы.

Дзяці, у часе заняткаў, рабочы тав. Лен прапанаваў арганізаваць суботнік на будаўніцтва Дняра-Бугскага канала. Усе слухачы аднадушна прынялі гэтую прапанову і рашылі 6 лютага выйсці на суботнік.

З пачатку выбарчай кампаніі цікавасць да заняткаў значна ўзрастае. Слухачы настолькі патрабуюць праводзіць заняткі гуртка два разы ў тыдзень. Гэтае патрабаванне мы задаволім. Апрача таго, мы наменілі правесці рац экскурсію — у Дом Чырвонай Арміі, на лесаліны завод, у друкарню. Арганізуем таксама калектыўныя паходы ў кіно на прагляд гістарычна-рэвалюцыйных фільмаў. Вялікую цікавасць праявляюць слухачы да мастацкай літаратуры, асабліва да твораў савецкіх пісьменнікаў.

Ш. М. АНСЕЛЬРОД,
агітатар, рабочы-пералётчык
друкарні г.ор. Брэста.

Рост вытворчай актыўнасці

ГРОДНА. (Нар. «Звязь»). У сувязі з падрыхтоўкай да выбараў у Вярхоўны Саветы ССР і БССР расце вытворчая актыўнасць працоўных. На прапярэмстве ідзе спарбніцтва на дзейную сустрэчу дна выбараў.

Сяспар Гродненскага паравознага дэпота Млыноўскі выконвае вытворчую норму на 160 проц. Прамывальніцкі паравозаў т.т. Смердзёў і Носель пры норме прамаўці паравоза ў чатыры гадзіны робяць гэтую работу за дзве з паловай гадзіны.

Значна павысілі нормы тэхнічнай хуткасці паядоў машыністы т.т. Сёмін, Васількоў, Маткоўскі, Ройка, Драздоўскі і інш. На лесазаводе за апошнія дні ўзнялася прадукцыйнасць працы на 200 проц. Падвышлася работа пікары № 6; рабочы тав. Яхімоўскі павысіў сваю вытворчую ўдзельна ў два разы.

Рабочыя калектывы спарбнічаюць на дэтармінавае выкананне квартальнага плана і дачу зарэжаве далагтовай прадукцыі.

ВОПЫТ ФЕРГАНЦАЎ—НА ДАРОЖНАЕ БУДАЎНІЦТВА

ПАСТАНОВА

Мінскага Абласнога Выканаўчага Камітэта Савета Дэпутатаў працоўных і Мінскага Абкома КП(б)Б

Аблвыканком і абком КП(б)Б абдыраюць ініцыятыву калгаснікаў, работнікаў дарожнага будаўніцтва, партыйных, савецкіх і комсомольскіх арганізацый Лагойскага раёна, Мінскага абласці, а таксама рэспубліканскага друку аб прымяненні вопыту будаўніцтва Ферганскага канала імя Сталіна на дарожным будаўніцтве.

Аблвыканком і абком КП(б)Б паставілі наступныя заданні:

1. Абдыраць прапановы калгаснікаў сельгасарцелі імя АБВШ, Гайнаўскага сельсавета, Лагойскага раёна, аб пачатку ў 1940 годзе сіламі раёна, сельсаветаў і калгасоў дарогі Вяркалы—Шацк—Рудзэнск—Смалячыц—Лагойск—Гайна—Пашчаны. Абдыраць таксама ініцыятыву калгаснікаў аб будаўніцтве гэтых жа дарогі дарог — Кручк—Халопенічы, Дабан—Татэ—Урочча. Абавязвае заг. Аблдорздел т.т. Хайкіна С. Н. склаці праект дарогі в 15 красавіка.
2. Абавязваць раёны партыйныя, савецкія, комсомольскія і дарожныя арганізацыі на месцах падтрымаць і ўзначаліць ініцыятыву калгаснікаў, аказваючы сельсаветам і калгасам усялякае садзейнічанне і дапамогу па будаўніцтве перадачных дарогі, а таксама па рамонту, аднаўленню і прывяшчэнню ва ўзроне становішча існуючых абласных мастакоў і мастоў.
3. Прапанаваць партыйным, савецкім і гаспадарчым арганізацыям раёнаў неадкладна прыступіць да падрыхтоўкі работ па будаўніцтве дарогі з тым, каб да пачатку вясенніх палёвых работ поўнасцю завяршыць падрыхтоўчыя работы: загатоўку і вывазку на трасы дарог усіх неабходных будаўнічых матэрыялаў (камень, гравій, лес і т. д.), зварнуць асаблівую ўвагу на аднаўленне і мадэрнізацыю мясцовых будаўнічых матэрыялаў.
4. Прапанаваць Аблдорзделу шырока прымяняць на будаўніцтве дарог механізм, для чаго не пазней 25 лютага адрамантаваць апараты, якія ёсць і перакінуць іх на трасы дарогі Вяркалы—Пашчаны.
5. Прапанаваць першым партыйным арганізацыям сельсаветаў і калгасоў, а таксама першым комсомольскім арганізацыям абдыраваць на спецыяльных адкрытых сходах пытанне аб дарожным будаўніцтве і вызначыць канкрэтныя мера-

прыствы па кіраўніцтву ў ўдзел партыйных і комсомольскіх арганізацый у будаўніцтве і рамонце дарог і мастоў.

6. Для арганізацыі дарожных работ, правядзення на аснове шырокай народнай ініцыятывы, стварыць абласную камісію садзейнічання дарожнаму будаўніцтву ў наступным саставе:
1. Лавіцкі — сакратар Мінскага абкома КП(б)Б — старшыня;
2. Ліберсон — намеснік старшыні Мінскага абласнога выканаўчага камітэта і рэдактар працоўных, 3. Кулікаў — сакратар абкома ЛКСМБ, 4. Гарбуноў — адказны рэдактар газеты «Звязь», 5. Шэрман — сакратар Лагойскага РК КП(б)Б, 6. Табячкін — галоўны інжынер Мінаблдорздела, 7. Варашона — заг. транспартным аддзелам абкома КП(б)Б,
7. Аказваць за арганізацыю і паспяховае правядзенне работ па будаўніцтве і рамонту дарог укладзі ў рэнах на сакратара РК КП(б)Б, старшыню РВБ, а таксама кіраўніцтва — на начальніка райдорздела.
8. Ракамендаваць райкомам і райвыканкомам стварыць у раёнах, сельсаветах і калгасам камісіі садзейнічання дарожнаму будаўніцтву.
9. Прапанаваць абдыраваць тав. Ліўшышу абдыраваць неабходнае мясцовае абдыраваць калгаснікаў і спецыялістаў, занятых на дарожных работах.
10. Абавязваць аблгандліў і аблспраўдзаў саво арганізаваць харчаванне для ўдзельнікаў будаўніцтва дарогі, а таксама гандаль у раёнах прадажніцтва трасы дарогі.
11. Абавязваць абласное ўпраўленне на справу мастакоў тав. Уданава і абласное ўпраўленне па кінёфільмаў тав. Дахмана забяспечыць культурнае абдыраваць калгаснікаў і інжынерна-тэхнічных работнікаў занятых на дарожным будаўніцтве.
12. Прапанаваць рэдактарам раённых газет шырока і сістэматычна асвятляць на старонках друку кол будаўніцтва і рамонту дарог і мадэрнізацыі калгасных мас на актыўны ўдзел у гэтай важнейшай дзяржаўнай справе.

Старшыня Мінскага Абласнога Выканаўчага Камітэта **ЦЕМКІН,**
Сакратар Мінскага абкома КП(б)Б **МАЦВЕЕУ.**

ПОСПЕХІ ІНІЦЫЯТАРАЎ

ЛАГОЙСК, 4 лютага. (Па тэлефону). Калгаснікі сельгасарцелі імя АБВШ, Гайнаўскага сельсавета, з чэсцю выконваюць узятыя на сабе абавязанасці па дарожнаму будаўніцтве. Так, напрыклад, 2 лютага на вывазку каменя прыняла 13 палкоў, 3 та — 19, 4 — 32, 5 — 56 палкоў 40 палкоў.

Дарожныя работы паказваюць калгаснікі т.т. Бараноўскі Іос. Ф., Пунтус Міхаіл, Літвораў Канстанцін і 64-гадоваы Пунтус Іван.

Ініцыятыву гэтага перавагога калгаса падтрымаў калгаснікі сельгасарцелі «Чырвоная Лагойшчына», Корыньскага

сельсавета. На сваім агульным сходзе яны ўзялі абавязанасць — да 25 лютага вывесці 240 кубаметраў каменя, а таксама прыняць актыўны ўдзел у земляных работах. Калгас ужо да 4 лютага вывёз 50 кубаметраў каменя.

Райком партыі, абдыраўшы ініцыятыву калгаснікаў сельгасарцелі імя АБВШ, наменіў рат маршэўнікаў па аказанню дапамогі партыйным партарганізацыям у справе мадэрнізацыі мас калгаснікаў на дарожнае будаўніцтва.

Н. ДУБІЦКІ,
загадчык арганіструктурнага аддзела
Лагойскага райкома партыі.

Калгаснікі Рудзэнска ўключваюцца ў будаўніцтва дарогі

РУДЗЕНСК, 3 лютага. Актыўна і спарбнічаюць калгаснікі на сваім агульным сходзе ўвядзенню будаўніцтва дарогі Вяркалы—Шацк—Рудзэнск—Смалячыц—Лагойск—Гайна—Пашчаны. Якая мае для нашага раёна велізарнае значэнне. Даволі сказаць, што больш адной тропі не праходзіць праз тэрыторыю Рудзэнскага раёна.

Падтрымліваючы выдатны пачына перавагога калгаса, мы біром на сабе абавязанасць: вывесці да 5 сакавіка г. г. 104 кубаметры лесу, 592 кубаметры гравія, 36 кубаметраў каменя. Для свечасовага выканання гэтага абавязанасці вылучаем пастаянную брыгаду ў саставе

15 чалавек і 27 палкоў, якая з 5 лютага будзе штодзённа працаваць на трасе. У дапамогу раёнаму дарожнаму аддзелу пры калгасе ствараюцца камісіі садзейнасці. Мы аказваем усіх калгаснікаў, калгасніц і ўсё насельніцтва Рудзэнскага раёна ўключаны ў будаўніцтва новай дарогі, зачынуўшы яе ў максімальна кароткі тэрмін.

На дарожнаму агульнага схода калгаснікаў сельгасарцелі імя АБВШ і імя Ціхвінскага сельсавета: **ВЕРАБЕЙ, РАГАТКА, РЫСЬВЕЦ, БУНАЦІК, НАУМЧЫК, ЛЮБАЧ, АБАКУНЧЫК** і інш. (усяго 28 подпісаў).

Пабудуем дарогу Халопенічы—Крупкі

ХАЛОПЕНІЧЫ. (Па тэлефону). Заклік лагойскіх калгаснікаў аб прымяненні метала ферганцаў на дарожным будаўніцтве знайшоў гарачы гонгук у сельгасарцелі звайшоў арцеля раёна. Сягата тут наменілі закончыць будаўніцтва дарогі Халопенічы — Крупкі. Значэнне яе для раёна выключна вялікае.

У многіх калгасках, дзе гэтае пытанне

абмяркоўваліся, прыняты рашэнні — будаваць дарогу ферганскага метала. Калгас «Чырвоны барон», Зубаўскага сельсавета, вылучыў пастаянную брыгаду на дарожнае будаўніцтва, якая ўжо вывезла на трасу 13 кубаметраў каменя. Пастаянная брыгада пэсарыю прылучыла калгасам «Победа жыцця». Яны прыступіла да вывазу трыбу для водаадліву даўжынёй у 8,5 метра.

Героі баёў з белафінамі

Лётчык Каровін

Над белым вазерам насіцца вецер. Ён паднімае хмары снегу і тлія — цяжкія, нізкія — праносіцца, як стаі моці, чапляючыся за твары і паўшубкі. Каровін стаіць ля прапелера і нешта расказвае. За ветрам яго не чуцца. Пілёт і яго машына надзвычай падобны — плотныя, мадэрныя, азартныя. Нібы для большага падобнасства, прапелер пакачваецца на ветры, і на ветры матаецца з боку ў бок русы залорны хахалок на галаве старшага лейтэнанта Каровіна. Твар выразны, як экран. Рукі не ведаюць пакою. Калі імі няма чаго браць, калі імі няма чым кіраваць, яны паказваюць, абдыраюць, удзельнічаюць у размове імклячыся кіцькі, бышам выхуць палёт гаворкі.

Не жадаючы ніяк суакопіцца, ён тужа, на шалёным ветры, вымае карту. Яна гатова ўзвіцца ў паветра, але Каровін нейкім чынам усё-ж ухітрацца трымаць яе на далоні левай рукі, а палым правай пікірую нах паласой лесу. Гэта зарэзула нават скрозь вецер. Далонню правай рукі ён захоўвае ў другую атаку, і зноў — кіюк уніз, на карту, чатырма расставленымі пальцамі. Так і гледзі, прадыраваў паперу. Але ён зноў робіць круг дазюнон, і твар і вочы яго так выразна красамонны, што гутарка робіцца амаль лінійнай. Усё фігуры свайго Каровін бабіць і «палява» з кулямётаў і зноў аглядае поле бою, каб рывуцца ў наступную атаку і садануць, летучы з вышыні, агнявым нож куць у непрыяцельскае тэаізо.

куць-што ў ёй выхуцьна трынашпальнік. Каровін блрэ зарэзерву машыны, выдзе стайку кароткакрылых курч «страбавоў» за лінію фронту. Мінут дзесяць рашты калоні, часткова ўнашай пасля ранішняй бамбэжкі, ляжаць дарозе.

Так, гэта быў уданы дзень. З часу белафіны ўхілялі ліхм перавапа на дарогах. Усё-ж Каровін і павыліў ворага. Ведаючы, што «белафіны» могуць сустрэць яго агнём, ён заўважыў атаку з трыма і тры разы ўразае агнявым меч, у воінскую калону, патынуць страляць з вышыні, крута кіруючы і нібы на рывакуткі ўпаў, струмень куць у наменачую цэль. Падраніой быў яго чатырнашпальнік выдэлі белаой работы, і ён разлічваў, пасляе да пематы зрабіць лічча адзінашпальнік. Але воеь — выхек баарача таго, — чатыры прабыны, палышні! Бой, які ён нялаўна пачаў у белафінінск тэау, спыніўся, і Каровін не мог суакопіцца.

— А яны-ж мяне там чакаюць, пі, — сказаў ён, бліснуўшы вачыма. Ён ім сёння здарва дзевь сапавоў.

— Чатыры!

— Усе ведалі, што гутарка ідзе аб і боінах.

А 5-тае студзеня выдэўся дзень неўжо летны, але, ва ўсякім выпадку, німі пчэсціны. У гэты дзень быў паставлен Каровін в ораніу. Спавва бія і звычайна, у дэаікім белафінінскім лу. Спачатку завалася, што нізлаіённі не ўласна, — і паворце пэраі праціўнік напалочаны. Але смелому шчасце насустрач.

На лясной дарозе сустрэў тав. Каровін і гучуць на фронту варажоу часть каласію, прыкляла, да роты і дзве машыны з бомбарытамі.

Бомбы лялі прама на палё — машыны ўзляпелі ў паветра, і Каровін першоў на страбаву з кулямёта на жывіцэл. Чатыры разы захоўзіў ён у атаі ўсё менш і менш бегла белафінаў. У лётчыні спыталіся ўгрыцца ў хуты метраў за трыста адлучоў. І ў гэты мант Каровін хутчэй алучыў, чым па што па ім выдэўся люты агонь з-пад нос А вышыня была невялікая. У момант зманіў план бою і атакаваў мост. Тут тага, ляжаўша на педалі, быць вэрау аджылілася ад педалі і стала лёткай і блыскальнай. Ён зразумёў і панені і ўсё-ж яшчэ раа атакаваў м Белафіны спынілі страбаву. Толькі т Каровін павярнуў дамоў і майстар зрабіў пасадку, не гледзячы на тое, і яго ступня была разварочана разрыў куляй.

Узнагароджанне ордэнам застала Каровіна ў тылавым шпіталі. Ён ляжыч зям з пяхотнымі камандзірамі і, убудуца на моршчынах лоб, згаварыцца з імі ціснум узамаласціні, як толькі яны ініцыям шпітальныя койкі і вернуцца на па. Прачынаючыся, ён глядзіць у акно.

— Бадай, нашы пайгоў ужо, — і вяршыць ён, і гэтым у яго пачынае дзель.

Калі старшаму лейтэнанту Каровіні сказаці, што ўрад узнагародзіў яго ордэнам Леніна, радасць, гордасць і бая азарт так моцна і молада алмастравалі на нервовым твары, што кожны зрамеў: гэта толькі першы ордэн на б страшным грудзях Каровіна.

П. ПАУЛЕНКА.

Курсы сельскага актыва

Пярэздзем БССР на прапарту лютага арганізуе у заходніх абласцях кароткатэрміновыя масавыя курсы для сельскага актыва. Курсанты прыслухаюць лекцыі аб Канстытуцыі ССР і БССР, аб міжнародным становішчы, па аграрных ініцыятывах, абдыраюць прыкладным статутам сельгасарцелі арцелі. Вучобай будзе ахоплены 5.000 чалавек. У якасці лектараў прыглаваюць абласныя і раёныя актывы.

Рост вытворчай актыўнасці

ГРОДНА. (Нар. «Звязь»). У сувязі з падрыхтоўкай да выбараў у Вярхоўны Саветы ССР і БССР расце вытворчая актыўнасць працоўных. На прапярэмстве ідзе спарбніцтва на дзейную сустрэчу дна выбараў.

Сяспар Гродненскага паравознага дэпота Млыноўскі выконвае вытворчую норму на 160 проц. Прамывальніцкі паравозаў т.т. Смердзёў і Носель пры норме прамаўці паравоза ў чатыры гадзіны робяць гэтую работу за дзве з паловай гадзіны.

Пабудуем дарогу Халопенічы—Крупкі

ХАЛОПЕНІЧЫ. (Па тэлефону). Заклік лагойскіх калгаснікаў аб прымяненні метала ферганцаў на дарожным будаўніцтве знайшоў гарачы гонгук у сельгасарцелі звайшоў арцеля раёна. Сягата тут наменілі закончыць будаўніцтва дарогі Халопенічы — Крупкі. Значэнне яе для раёна выключна вялікае.

У многіх калгасках, дзе гэтае пытанне

Курсы сельскага актыва

Пярэздзем БССР на прапарту лютага арганізуе у заходніх абласцях кароткатэрміновыя масавыя курсы для сельскага актыва. Курсанты прыслухаюць лекцыі аб Канстытуцыі ССР і БССР, аб міжнародным становішчы, па аграрных ініцыятывах, абдыраюць прыкладным статутам сельгасарцелі арцелі. Вучобай будзе ахоплены 5.000 чалавек. У якасці лектараў прыглаваюць абласныя і раёныя актывы.

Вопыт ефрэмаўскіх звенняў калгасаў Віцебскай абласці

Ефрэмаўскі рух у Віцебскай абласці зародзіўся яшчэ ў пачатку мінулага года. Асабліва шырока ён разгарнуўся пасля таго, як масы калгаснага актыва на ўсесаюзнай сельгасарцелі выстаілі назвамі імямі з вынікамі работы ефрэмаўскіх звенняў Алтайскага краі.

11 жніўня 1939 года абласная газета «Віцебскі рабочы» змясціла пісьмо знатака звеннявога Міхаіла Ефрэмавіча Ефрэмава, у якім ён падзяляўся вопытам свайго работы і звярнуўся да калгаснікаў Віцебскай абласці з заклікам разгарнуць барацьбу за павышэнне ўраджайнасці.

Гэтае пісьмо было абмеркавана на парадзе спецыялістаў сельскай гаспадаркі ў аблзадрэлле. У гэты-ж час былі створаны першыя два ефрэмаўскія звення ў калгасе імя Чырвонай Арміі, Елагінскага сельсавета, Віцебскага раёна. Звеннявымі былі вызначаны лепшыя калгаснікі Міхаіл Пімафеевіч Стрэлэнка і Іван Дзямешчыў Уладовіч.

За звеннямі ўзлі замацаваны ўсе культуры, якія вырошчваюцца ў калгасе. Божадзёна звяно разрабавала аграрна-тэхнічныя мэрапрыствы і склала план работы. Звяно тав. Стрэлэнка абавязвала атрацман, на 50 гектараў з гектара азімага жыта сорта «Віцебск», а зьяно тав. Уладовічскага — на 55 гектараў з гектара азімай пшаніцы сорта «Маскоўска 02453». Асаблівую ўвагу звення звярнулі на апрацоўку глебы. Сябру жыта праводзілі на чорнаму панару, азімай пшаніцы — на кавшышчыну, узаранаму ў жніўні на

глыбіню 20—22 см. На кожны гектар пад жыта перад вясновай культурынай пачыну ўнесена на 6 цэнтнераў фасфарытнай мукі, а да пачатку прапашчывання культурынай дадаткова — на 3 цэнтнеры калійнай солі і на 3 цэнтнеры суперфасфату. Пал азімую пшаніцу напярэдні фортыя кавшышчына ўнеслі на 6 цэнтнераў фасфарытнай мукі, а перад пасевам пад культуватар — на 3 цэнтнеры калійнай солі і на 3 цэнтнеры суперфасфату. Апрача гэтага, на кожны гектар было ўнесена на 40 тон гною і торфафэкалія.

У сувязі з пазыбаваннем халатнага сляно на 2—3 см. на кожны гектар перад пасевом унесена павярхоўна і залезана культуватарам на глыбіню 6—8 сантыметраў па 20 тон торфафэкалія.

Пасянае для сябры алабавлі з больш ураджайнай участкаў самае буйнае з абсалютнай вагой (вага 1.000 зярнят): азімага жыта 35 грамаў і азімай пшаніцы 45 грамаў пры 100-процантнай зярняці праарстанна.

Норму высева ўсталявалі з разліку выдасці раслін на гектар (6—7 мільянаў). Выходзічы з гэтага разліку, высілі на гектар па 2,6 цэнтнера азімага жыта і па 3 цэнтнеры азімай пшаніцы. Напярэдні сябру пасянае жыта і пшаніцы было асканала перамешана з азотабактэрыямі (на 2,6 цэнт. жыта і кілограм азотабактэрыяна).

Каб унікнуць аскалення глебы аб асеніх дэлажой і стварыць найлепшыя умова для прытоку выдэлі да верхніх слаёў

глебы, поле перад пасевом укаталі драўляным катком.

Сябру правялі перакрываючым спосабам. Перад пасевом з поля былі сабраны і спалены астаткі карышчывых пустацеля.

Кожны крок арганізацыйнай і практычнай работы ефрэмаўскіх звенняў калгаса імя Чырвонай Арміі рэгулярна асвятляўся ў друку. Гэта дапамагла асвятляць калгасам пераімаць іх вопыт, а таксама яшчэ шырокі разгарнуць сетку ефрэмаўскіх звенняў. Восенню 1939 года ў абласці налічылася 72 ефрэмаўскіх звення, а зараз іх звыш 400.

Усе гэтыя звення змагаюцца за атрыманне на сваіх участках рэкордных ураджайноў. Яны рыхтуюць насенне, збіраюць попель і птушчыны пелёт, вывозяць торф і фэкалія, загатоўваюць суперфасфат, калійную соль і азотныя ўгнаенні для вясновай пакармак азімых і аравых культур.

Звяно тав. Стрэлэнка ўжо сабрала больш тону попель, вывезла каля 60 бочкаў фэкалія і пераслала яго друбыям суці торфам, загатоўленам восенню, вывезла пал бочку гною і пераслала яго торфам.

Ефрэмаўскае звяно тав. Вінаградова з калгаса «Чырвонаярмея», Дзьянянскага раёна, якому ўнес, чаг дапамагае аграрном тав. Намічэва, алабавала оукамі насенне ачынена на пшаніцу ў 3 гектары і правярала яго на ўжоскасці.

Асаблівую увагу засудоўваюць ефрэмаўскія звення Івана Андрушэвіча Гу

ЗАРУБЯЖОМ

НА СЕСІ БАЛКАНСКОЙ АНТАНТЫ

САФІЯ, 4 люта. (ТАСС). З Бєлградэ перадаюць, што пры адкрыці сесіі Балканскай антанты старшынстваюць — міністр замежных спраў Румыніі Гагенку павеламіў, што ў адвядзенні з выразным уздзяльнікам пакта дакладне пакт будзе прымаван ашчэ на 7 год.

У журналісцкіх кругах адзначаюць, што бадай, гэта раманіне з'яўляеца найбольш пэўным і істотным з усіх магчымых раённаў Балканскай антанты пры існуючай сітуацыі. Адзначаюць, што, паколькі асноўным план англа-французскага ваеннага блока — непасрэдна ўвагнуць балканскія краіны ў ваенную авантуру, накіраваную супроць Германіі, адразу ж пачаўся план стварэння «балканскага абарончага саюза». Аднак, і гэты план, які прадстаўляе на сутнасці адзін з варыянтаў асноўнага плана англа-французскага блока, не сустраў падтрымкі. У гэтай сувязі пакарэспандант, што зроблена турэцкім міністрам замежных спраў Сараджогу напярэдадні сесіі заява аб тым, што Турцыя не з'яўляеца нейтральнай у вайне паміж англа-французскімі блокам і Германіяй, а толькі не ўдзяляеца ў вайне, межа яе раз сваёй мэтай стварыць прадасылку для таго, каб у выпадку правядзення асноўнага плана англа-французскага ваеннага блока высунуць другі варыянт.

Пакарэспандант наўняць невядомых супрацьпастаў паміж уздзяльнікам сесіі, журналісты прастаўляюць указанай заяве Сараджогу заяву югаслаўскага міністра замежных спраў Мар-

ковіча аб тым, што Югаславія і Балканскай антанты павінны захоўваць поўны нейтралітэт у адвядзенні ў Еўропе вайне. У кулуарах сесіі вяліка ўвага ўдзяляеца пытанню аб уззамаадносінах Балгарыі і Румыніі. Спярджаюць, што высунуты на сесіі праект «задавальнення» Балгарыі шляхам абвясчэння аўтаноміі Добруджы сустраў рэзкі адпор з боку Румыніі. Спецыяльны карэспандант балгарскай газеты «Зара» павеламіў з Бєлградэ: «Маючы на ўвазе, што Румынія рашыла ахоўваць пазаспасы сваіх граніц, чакаюць, што рашэнні Балканскай антанты не выкажэць ніякіх змен у існуючым становішчы».

У паінфармаваных кругах спярджаюць, што нічога не вышла і не выйдзе таксама са спроб англа-французскага блока прымусяць балканскія дзяржавы адмовіцца ад эканамічных сувязей з Германіяй. Балгарская газета «Зара» піша, што: «наперакор стараням пэўных, арыентуючыхся на захад кругоў унесці змену ў пакт Балканскай антанты нічога з гэтага не выйдзе». Такім чынам, як і трэба было чакаць, першыя пасаджэнні сесіі Балканскай антанты ўжо выявілі вельмі глыбокія і невыратальныя супярэчнасці паміж уздзяльнікам пакта. Тым не менш апублікаваныя пасля трэцяга пасаджэння афіцыйныя камюніке гласіць:

«Чатыры балканскія міністры прадэклі абмеркаванне ўзятых на ўважанні пасаджэнні пытаньняў. Сёння было абмеркавана аднадушна іх погляды на абмеркаваных сесііх палітычных і эканамічных пытаньняў».

ЗАКРЫЦЦЕ СЕСІ БАЛКАНСКОЙ АНТАНТЫ

САФІЯ, 4 люта. (ТАСС). Сёння закрылася сесія пастаяннага савета Балканскай антанты.

ЗАМЕЖНЫ ДРУК АБ СЕСІ БАЛКАНСКОЙ АНТАНТЫ

АНГЛІЯ

ЛОНДАН, 4 люта. (ТАСС). Англійскі друк напярэдадні адкрыцця сесіі Балканскай антанты не раз прымяняў метад прастага заахавання ўздыльнікаў антанты. Так, напрыклад, «Дэйлі тэлеграф» ан Морнінг пост» сенсыйна прадвядзеца паведамленне з Дарыжа аб тым, што на працягу апошніх чатырох дзён на граніцы а Югаславіі нібы былі сконцэнтраваны тры германскія дывізіі.

«Ньюс прік» на відным месцы паведава: «Для краіны Паўднёва-Усходняй Еўропы наступіў крытычны час, у сувязі з германскай пагрозай». Аўтар артыкула пры гэтым робіць наступны характэрны «вывад»: альбо краіны Балканскай антанты павінны аб'яднацца ў адзін блок, альбо з прычыны неадпаведнасці для Англіі і Францыі прыбыць да іх на дапамогу, гэтыя краіны могуць быць развіты назапашчаны. Газета «Дэйлі тэлеграф» ан Морнінг пост» адначасова заклікала да стварэння антыгерманскага эканамічнага фронту.

Адвак, як відав, пераканаўшыся ў труднасці выканання сваіх планаў, англійскі друк за апошні дні праўляе прызнакі расчаравання і раздражнення. Карэспандант газеты «Таймс» з яўным раздражненнем піша, што «калі гутарка захочыць аб калектыўнай палітыцы Балканскай антанты ў адносінах да вялікіх дзяржаў і асабліва да ваюючых краінаў, то заўсёды стараюцца аддзяліцца туманнымі разгаворамі аб нейтралітэце, якія суправаджаюцца звычайна пошымі спасыланымі на неабходнасць захавання міру».

ГЕРМАНИЯ

БЕРЛІН, 4 люта. (ТАСС). Германскі друк удаеца сесіі Балканскай антанты значную увагу. Яшчэ заўвага да адкрыцця сесіі газеты «Фелькшэр беебахтэр», «Дейчэ альгемайне цайтунг» і інш. публікавалі артыкулы, прывесчаныя становішчу на Балканах і адносінам Германіі з краінамі

Паўднёва-Усходняй Еўропы. Газеты «Фелькшэр беебахтэр» і інш. выражаюць надзею на тое, што канферэнцыя ў Бєлградэ выкажацца за захаванне міру на Балканах і даць адпор спробам захочыць дзяржаў увагнуць балканскія краіны ў вайну.

«Германія», — піша «Фелькшэр беебахтэр», — праўляе натуральна шчырасць да Бєлградэ сесіі. Яна жадае, каб краіны Паўднёва-Усходняй Еўропы не былі скарыстаны супроць Германіі».

«Дейчэ вельдматынг» палітыч карэспандант у артыкуле, прывесчаным сесіі Балканскай антанты, піша: «Спакой і мір супрацьпастаў ітарасам Лондана і Парыжа, Мотай Ангаіі і Францыі з'яўляеца знічэнне міру і спакою. Да іх, несумненна, адносіцца і той уздзяльнік Балканскай антанты, які пасля пачатку сур'яльнай вайны стаў савізнам захочыць дзяржаў. Гэты факт павінен безумоўна прыцягнуць увагу сесіі. Усталява роўна казі аб германскіх планах супроць Балкан, аб мімай канцэнтраванні германскіх войскаў для падрыхтоўкі нападу на паўднёвы ўсход, кідаюць пень на жадыне Германіі адвахаць мір на Балканах. Паўднёва-Усходняя народы ведаюць, што гэта няправа. Паўднёвы ўсход Еўропы будзе дзейнічаць у ітарасках сваіх народаў».

ШВА

НЬЮ-ІОРК, 4 люта. (ТАСС). Агентства Асошыйтэд Прэс павеламіў з Бєлградэ, што супярэчнасці паміж ітарасамі асобных краінаў стварылі перашколу для расшырэння Балканскай антанты. Прадстаўнікі Румыніі, Турцыі, Югаславіі і Францыі на канферэнцыі балканскіх краінаў папярэджваюць, што гэта канферэнцыя не ў стане прыняць якіх небудзь рашэнні. Заінец адзіства балканскіх краінаў, вожная з гэтымі краінамі прабуе забяспечыць сваю тэрытарыяльную неадпаведнасць з дапамогай вялікіх дзяржаў.

У ЯПОНСКИМ ПАРЛАМЕНЦЕ

ТОКІО, 4 люта. (ТАСС). 2 люта ў ніжняй палатэ японскага парламента адкрыўся партыі Мінсейта депутат Сайто выступіў з рэзкай крытыкай лініі ўрада і ваенных кругоў у кітайскім пытанні. Прамова была сказана ў настолькі вострай форме, што старшыня палаты тут-жа із'яў ілэ з сэнатрамі.

Учора газеты апублікавалі ўрэзаны цэнзурнай тэкст прамовы Сайто. «Народ хоча», — заявіў Сайто, — на 75-й сесіі парламента пачуць ад кабінета Іонаі змест праграмы вырашэння кітайскага пытання. Імпэдынт у Кітаі з'яўляеца імпэдынтам толькі па назве. Фактычна — гэта вайна і пры тым набачына вайна з вельміжымі афарымі».

Месцы, у якіх Сайто крытыкуе праграму «пабудовы новага парадку на Усходняй Азіі» і палітыку прадаўжэння вайны ў Кітаі, цэнзурай выкінуты. Прамова Сайто выклікала вялікі шум у парламенце і за яго кулісамі. Газета «Асахі» указвае, што выступленне Сайто выклікала абурэнне сярод ваенных кругоў і кіраўніцтва некаторых палітычных партыяў. «Прамова Сайто», — піша газета, — нанесла сур'язны ўдар прэстыжу арміі. Сайто можа з-за свайго доўгатага языка пашпаціцца стратай свайго месца ў парламенце».

Парламентская фракцыя партыі Сякай Тайсёта і група Дзікіюку Доскай вынеслі рэзалюцыю з патрабаваннем прыпынку Сайто і партыю Мінсейта да аднаўлення. Як павеламіў агенцтва Домей Цусін, учора зітары Мінсейта Коізумі і Тавара ракамэндавалі Сайто выйсці з партыі. Сайто інфармаваў прэзыдэнта партыі Маішідэ аб тым, што ён добраахвотна выйдзе з партыі.

Усе газеты адзначаюць, што выступленне Сайто стварыла ў ніжняй палатэ напружаную атмасферу. Какацця выступленне ў ніжняй палатэ ваеннага міністра ў сувязі з прамовай Сайто.

ТОКІО, 4 люта. (ТАСС). Газета «Асахі» павеламіў, што міністр замежных спраў Японіі Арыта, адказваючы ў верхняй палатэ парламента на запытанне Віконта Оёші на поваду імпэдынта з парадкам «Асама-мару», адмаўляў распушчаючаю некаторымі газетамі версію, быўшым капітан парадка, выдзійшы германскіх пасажыраў, дзейнічаў у апаўчэнні з інструкцыямі міністраства замежных спраў. Аднак Арыта прызнаў, што гэтыя дзеянні капітана былі аснованы на ўказаных, даных японскіх прадстаўнікам за граніцай адпаведнымі ўрадавым органамі.

РАЗНАГАЛОСІІ У ЛАГЕРЫ ЯПОНСКИХ МАРЫЯНЭТАК

ЧУНЦЫН, 4 люта. (ТАСС). Як вядома, адбыўшыся нядаўна ў Чунцао канферэнцыя глаў марыянэцкіх «судраў» ў Кітаі вырашыла спыніць на 22 люта пасаджэнне, якое павінна будзе канчаткова абмеркаваць пытанне аб арганізацыі «цэнтральнага ўрада» пад кіраўніцтвам Ван Цін-вэя. Добра інфармаваныя кітайскія кругі лічаць, што і на гэты раз Ван Цін-вэю наўраць ці ўдасца стварыць марыянэцкіх «цэнтральны ўрад».

Справа ў тым, што разнагалосіі паміж

главамі марыянэцкіх «судраў» у Нанкіне і Байціне, з аднаго боку, і Ван Цін-вэем з другога, абвясчыла таму, што паміж асобнымі японскімі генераламі ў Кітаі існуюць вялікія разыходжанні па пытанню аб арганізацыі марыянэцкіх улад у акупіраваных раёнах Кітая. Так, прадстаўнікі японскай палаты на справах Кітая — у Байціне генерал Кіта і ў Нанкіне генерал Харала, — не жадаюць трымаць свайго палітычнага ўплыву на мясцовыя марыянэцкія ўлады, усяляк супраціўляюцца стварэнню цэнтральнага «судра» пад кіраўніцтвам Ван Цін-вэя, за сіной якага стаіць прадстаўнік японскай палаты на справах Кітая ў Шанхаі генерал Катэса.

Зараз става вядома, што ў час канферэнцыі ў Чунцао большасць марыянэцкіх улад па загаду генерала Кіта адмовіліся дапамацаць да вяртаннеўскага «цэнтральнага ўрада». І Кіта і Харала падхотворалі «судра» Байціна і Нанкіна да выступленняў супроць Ван Цін-вэя. Як павеламіў з Ван Цін-вэя, глава байцінскага марыянэцкага «судра» Ван Кэ-мін і глава нанкінскага марыянэцкага «судра» Ян Хун-чын арганізавалі ў Шанхаі два клубы, спецыяльна прызначаныя для арганізацыі выступленняў супроць Ван Цін-вэя.

Новае землетрасенне ў Турцыі

БЕРЛІН, 4 люта. (ТАСС). Германскае агенцтва Трансвотан паведамае, што ў ноч з 3 на 4 люта ў Турцыі адбылося новае землетрасенне. На гэты раз хістанні глебы былі значна мацней, чым у час землетрасення ў мінулым годзе. На маючыхся вестках, у раёне Эрцізанага паўвостраўня разрушаны дзе вёскі. У час землетрасення загінулі 45 чалавек, многія ранены.

СУДОВЫ ПРЫГОВОР ВЫДАУЦ ШВЕДСКАЯ КОМУНІСТЫЧНАЯ ГАЗЕТА

СТАВГОЛЬМ, 5 люта. (ТАСС). Ставгольмскі гарадскі суд прыгаварыў да 5 месцаў катаржных работ адказнага выдзійшы шведскай камуністычнай газеты «Ню даг» Эверта Эрыксона за апублікаванне ў газете раду артыкулаў, выкрываючых праваклясычную дзейнасць агенцтва англа-французскага блока ў Швэцыі. За апошні 2 месяцы гэта 18-ты прыгавор супроць рабочага друку.

НАРАДА РАБОТНИКАУ ВАЕННА-ФІЗКУЛЬТУРНЫХ АДДЕЛАУ КОМСАМОЛЬСКИХ ОРГАНАУ

3—4 люта ў памянканні палубы НВФД прадзіла нарада работнікаў ваенна-фізкультурных аддэлаў комсамольскіх органаў з удзедам кіруючых работнікаў абаронных арганізацый рэспублікі. Былі заслушаны сывазважныя даклады загалічкі ваенна-фізкультурных аддэлаў Гомельскага абкома ЛКСМБ тав. Мазурава і Мінскага гаркома комсомола тав. Чупрыса. Даклады, а таксама выступленні ў спрэчках расказалі аб першых кроках работ ваенна-фізкультурных аддэлаў па выкананню рашэнняў IX пленума ЦК ВЛКСМ.

Васныны аддзел комсамольскіх органаў за час свайго існавання праабілі юзамоўную работу па ваеннаму адукацыйнаму камунальну і несажалы моладзі. З часу IX пленума ЦК ВЛКСМ у рэспубліцы ўступілі ў члены Асававіахіма 37.788 комсамольцаў. Дзесяткі тысяч комсамольцаў і несажалы моладзі злілі нормам на абаронныя арганізацыі, што павысціла дапамацаць абаронным арганізацыям у разгортванні ваенна-масавай работы.

Намеснік старшыні ЦС Асававіахіма СССР камыў тав. Кліменчуў у сваім выступленні заставіў увагу на задачах павышэння якасці падрыхтоўкі абаронных кадраў. Поўнацэнныя варыянтальныя стралок, кажа ён, павінен праціць страляючу падрыхтоўку, адпаведнае фізкультурнае практыкаванне, павінен умець дзейнічаць пры наступленні, у абароне, добра валодаць вінтовай, гранатай, дымамі.

Тав. Прохараў (загалічкі ваенным аддэлам ЦК ВЛКСМ) падкрэсліў неабходнасць пэснай уязкі ў рабоце ўсіх абаронных арганізацый. Як на бліжэйшыя завады ваенна-фізкультурных аддэлаў, ён указваў на падрыхтоўку да чарговага прызыву ў Чырвоную Армію і на далейшае, больш шырокае разгортванне спартрывітва з Лялекімі Усходам па масава-абароннай рабоце.

З інструкцыйнымі дакладамі выступілі загалічкі ваенным аддэлам ЦК ВЛКСМ тав. Рыўкін і нам. старшыні Камітэта па справах фізкультуры і спорту пры Саўнаркоме БССР тав. Таіп.

Спаборніцтва па лыжах

ГРОДНА. (Кар. «Звязды»). 4 люта гарадскі камітэт па справах фізкультуры і спорту правяў першае гарадское спаборніцтва па лыжах, прысвечанае выбарам у Вярхоўны Саветы СССР і БССР.

У спаборніцтве прынялі ўдзел 53 чалавекі — рабочыя прадпрыемстваў і вучні школ горада.

На фінішы на вьстанцы ў 10 кілометраў першым прыйшоў вучыць школы № 2 Ф. Г. Рубан, прышоўшы гэтую адлегласць за 1 гадзіну 21 сек., другім — рабочы табачнай фабрыкі Ш. Боркін з часам 1 гадзіна 30 сек.

На дыстанцыі ў 3 кілометры першым прыйшоў да фініша вучыць школы № 11 В. Бузыльскі з часам — 15 минут 27 секунд. На дыстанцыі 2 кілометры першым прыйшоў вучыць школы № 2 Мазюк з часам — 12 минут 32 сек.

Абласны штаб садзейнічання будаўніцтва дарогі Вілейка—Мінск

ВІЛЕЙКА. Рашэннем бюро Вілейскага абкома партыі створан штаб для кіраўніцтва будаўніцтвам узорнай дарогі Вілейка—Мінск.

Штаб узначальвае першы сакратар абкома тав. Калінін, яго намеснікам заапержан старшыня аблвыканкома тав. Казлоў. Бюро абкома прапанавала стварыць штаб садзейнічання будаўніцтва дарогі Курянепкам, Маладэчанскаму, Радзівіліўскаму і Ёльскаму раёнам. Аблвыканком выдзеліў 2.500 кубаметраў лесамагнэрыаў для будаўніцтва мастоў на будаўчай трасе.


Тэрмін сканчэння будаўніцтва дарогі ўсталяваны 17 верасня 1940 г. — да галавы вызвалення Заходняй Беларусі ад бєларадаў (БЕЛТА).

ШАХМАТЫ

Англійскія шахматныя кампазіцыі ў БС

ЗАДАЧА № 4

Дам. Канонік (Ланшчы, БССР, вучы



a b c d e f g h

Белыя: Краб, Філ, Ц

Сад (4).

Чорныя: Краб, Лб5, ш: б

d4, d6(6).

Белыя пачынаюць і даюць

два ходы.

Прозвішчы праслаўленых прыведзены

ліч будуць надрукаваны. Апошні тэрмін

опаўні рашэнняў 14 люта.

ТУРЫРЫ ПА ПЕРАПІСНЫ

Рэдакцыя адвясціла, што многіх а

шляху ў турмыры па перапісцы не

уладзе тахіка ігры. Пры выдзійшы ш

раіскай «Літвінскай» пількі сабоў, п

чарговых халоў лепш за ўсё паліт

Такім чынам турмыры зааўважылі

на тэрыі каля аднаго года. Яму

пількі такім чынам, прасіба паведм

дзійны. Вучні 10 класа і студэнты

курсоў ў турмыры не ўключаны. Об

на вучэбнага года лічы зааўважылі

рэдакцыя іры вельмі непрыемна для

удзяльнікаў.

Абузляеца састаў першых чатыр

турмыраў па перапісцы «Звязды»:

1. Турмыр (Старобі), 2. Іванов Г. А.

3. Нефедэ П. П. (Савуно), 2. Аспіно

(Савурачын), 3. Марыноў П. П. (кал

рацё), 4. Нойкаў П. П. і 5. Ермола

М. А. (Калінін), 6. Шкоў А. Г. (ста

7. Нєсєранавіч В. Д. (Калінін), 8. Про

9. Д. (Мінск).

Турмыр № 3 (настаўнік).

1. Міценка А. А. (Геніскае НОП, У

раёна), 2. Карышчын Н. П. (Турэў), 3. У

А. І. (Менск, Вязьмюльскага раёна), 4.

В. П. (Савурачын), 5. Іванов Г. А.

6. Мірошнін Н. Г. (Савурачын НС

плавільскага раёна), 6. Курянеп

(Савурачын НОП, Матіўскага раёна

Турмыр № 3 (вучы).

1. Міры П. С. (Курмы), 2. Калынаў

3. Калынаў М. К. (Холмск), 4.

шанскі А. А. (Іванка), 5. Дольнік І. В.

6. Мількоў, В. С. (Поліца),

Турмыр № 3 (вучы).

1. Машар В. Г. (Іванка), 2. Дзюль

(Рагачоў), 3. Гофан М. Х. (Холмск), 4.

5. Гофан М. Х. (Холмск), 6. Гофан

6. Антоў М. Н. (Савурачын).

Правілы ігры і чарга першых халоў

сланы пошчэна.

Наступныя дзе першых халоў ад

каў на ўраўн і турмыры. Рэдакцыя

другую групу турмыры па перапісцы

стаўляе. Прасіба прыслалі зааўва

Бєларада. Вынікі асвенна конкурсу

іры апублікаваны ў «Звяздзе» за 2

ШАХМАТЫСЬ БЕЛАТОСКА 9 ГОД

Сёння ў Гомелі адбыўшыся таварыскі

стреча шахматыстаў Бєлатока і Гом

іванскага прымаюць удзел па 7 лешы

магстаў гомельскага ўрада. На першай

Бєлатока іры рабочы Бєлматыр

пронь маістра СССР Мавленія 8 лют

каеца прыезд каманды ў Мінск для

ці і шахматыстамі гор. Мінска.

ЧЭСНАСЦЬ

Басір фінчэсці П-скага злучэння

Тарасаў атрымаў у Дзяржаўны

суму грошай. Вярнуўшыся ў час

устанавіў, што яму выдзілі лішніх

рублєў. Тав. Тарасаў пааказала аб

даказанні камандаванню і грошы

завернуў Дзяржаўны.

Тав. Тарасаў аб'яўлена падзака.

Паведамленне

Марксісцка-лєнінскі ўніверсітэт

ваго для пры Доме партактыва

пааўце ўсіх слухачоў ўніверсітэта